

У ЦЭНТРАХ ЎВАГА — ЗАРОБКІ ПЕДАГОГАЎ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

— Прафсаюз агучыў сваю пазіцыю па пытаннях прафесійнага пенсійнага страхавання педагогічных работнікаў, унёс прапановы і заўвагі ў праекты пастановаў па аптымізацыі колькасці работнікаў устаноў агульнай сярэдняй, вышэйшай адукацыі і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, — паведаміў Аляксандр Бойка. — Таксама летась былі ўнесены змяненні і дапаўненні ў інструкцыю аб парадку разліку планавага фонду зароботнай платы ўстаноў адукацыі і эканоміі сродкаў. У прыватнасці, у дашкольных устаноў вырашылася пытанне з арганізацыяй замены выхавальнікамі работнікаў, якія часова адсутнічаюць. Іх праца можа аплатавацца як звышурочная.

Аляксандр Бойка канстатаваў, што ў апошнія гады назіраецца зніжэнне тэмпаў росту памеру тарыфнай стаўкі першага разраду ў адносінах да бюджэту праектовага мінімуму. З 2012 года і па цяперашні час у сістэме адукацыі застаецца актуальным пытанне па даплатах работнікам галіны, каб давесці іх заробак да ўзроўню мінімальнай зароботнай платы. Гэта датычыцца не толькі рабочых прафесій, але і кваліфікаваных спецыялістаў, асабліва тых, хто пры невялікім стажы працы не мае кваліфікацыйнай катэгорыі.

З УЛІКАМ МАГЧЫМАСЦЯЎ БЮДЖЭТУ

Намеснік міністра адукацыі Сяргей РУДЫ прайнфармаваў, што за 2018 год сярэдняя зароботная плата ў адукацыйнай галіне склала 654,5 рубля (68,3 % ад сярэдняй зароботнай платы ў краіне). Сярэднямесячная зароботная плата педагогічных работнікаў за мінулы год склала 745,3 рубля, або 77,8 % ад сярэдняга ўзроўню па



краіне, настаўнікаў — 791,5 рубля, або 82,6 %, і прафесарска-выкладчыцкага складу — 1162,5 рубля, або 121,3 %.

«За адзін раз істотна павысіць педагогам зароботную плату не ўяўляецца магчымым».

Летась урадам былі вызначаны падыходы да пазтапага павышэння зароботнай платы педагогам: да 2025 года іх заробкі павінны павялічыцца ўдвая. З 1 верасня мінулага года былі павышаны на 20 % тарыфныя стаўкі педагогічных работнікаў і памочнікаў выхавальнікаў. З 1 студзеня 2019 года педагогічным работнікам устаноўлены надбаўкі за кошт павелічэння фонду аплаты працы педагогічных работнікаў на 5 працэнтаў. Загаданы надбаўкі ўстановаў дыферэнцыравана з улікам галіновых асаблівасцяў педагогічнай дзейнасці за выкананне асобных відаў работ: арганізацыю харчавання, аздараўлення, падвозу школьнікаў, работу з талентамі і адоранымі навучэнцамі, удзел у інавацыйных праектах і гэтак далей.

— Вядома, што за адзін раз істотна павысіць педагогам зароботную плату не ўяўляецца магчымым, бо неабходна ўлічваць фінансавыя магчымасці бюджэту, — канстатуе Сяргей Руды. — Разам з тым у новым пагадненні паміж міністэрствам і галіновым прафсаюзам пытанне павышэння зароботнай платы педагогам не здымаецца. Міністэрства і Цэнтральны камітэт прафсаюза будуць дамагацца разам прывядзення ўзроўню сярэднямесячнай зароботнай платы педагогічных работнікаў да ўзроўню сярэдняй зароботнай платы ў краіне, а заробкі прафесарска-выкладчыцкага складу павінны быць у паўтара раза вышэйшыя за гэты ўзровень. Улічваючы, што сёння стаіць задача ўстановаў педагогічным работнікам дыферэнцыраваны надбавак за выкананне дадатковых функцый, прафсаюзы павінны прыняць самы актыўны ўдзел у размеркаванні надбавак і выдаткоўванні пяціпрацэнтнага фонду аплаты працы ў поўным аб'ёме на гэтыя мэты.

Для спрашчэння сістэмы аплаты працы і ўкаранення больш зразумелага механізму фарміравання памераў зароботнай пла-

ты работнікам бюджэтных арганізацый быў прыняты Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб удасканаленні зароботнай платы работнікаў бюджэтных арганізацый», які ўступае ў сілу з 1 студзеня 2020 года. Загад міністра адукацыі створана рабочая група, якой трэба будзе распрацаваць прапановы па вызначэнні аплаты працы педагогічных работнікаў, устаноўлены ім стымулюючы і кампенсуючы выплаты, а таксама зрабіць пробныя разлікі зароботнай платы з прымяненнем распрацаваных умоў аплаты працы педагогаў. У склад гэтай групы ўключаны і прадстаўнікі прафсаюза, якія прымуць самы актыўны ўдзел у распрацоўцы новых умоў аплаты працы.

НА ПАРАДКУ ДНЯ

Начальнік упраўлення адукацыі Гродзенскага раённага АКСАМІТ звярнула ўвагу членаў сумеснай калегіі ішчэ на некалькі важных праблемных пытанняў, якія патрабуюць вырашэння на рэспубліканскім узроўні.

— Сёння вялікая ўвага аддаецца арганізацыі харчавання ва ўстаноў адукацыі: для гэтых мэт закупляецца сучаснае абсталяванне, устанавліваецца відэа назіранне і гэтак далей. Але для таго каб патрабаваць якасны вынік і прыцягнуць на рабочыя месцы прафесійныя кадры, трэба думаць аб павышэнні зароботнай платы работнікаў харчблагаў і найперш кухараў, — падкрэсліла Тацяна Аксаміт. — За мінулы год сярэдні налічаны заробак кухараў у нашым раёне склаў усяго 377 рублёў. Гэта цягне высокую цяжасць і адток кадраў, і вельмі складана ў кароткі тэрмін знайсці ім кваліфікаваную замену. Таксама хацелася б звярнуць увагу і на памер заробкаў у работнікаў бухгалтэрыі (350—420 рублёў).

Не ахвочыцца даплата за катэгорыю педагогам, якія працуюць выхавальнікамі ва ўстановах адукацыі. Канешне, мы разумеем што за адзін дзень усе пытанні вырашыць немагчыма. Спадзяёмся, што сацыяльнае партнёрства прафсаюза і Міністэрства адукацыі дазволіць зрабіць крок наперад і вырашыць усе праблемы, што засталіся...

З 2012 года і па цяперашні час у сістэме адукацыі застаецца актуальным пытанне па даплатах работнікам галіны, каб давесці іх заробак да ўзроўню мінімальнай зароботнай платы.

Паводле інфармацыі прафсаюзных органаў, у 2018 годзе кантрактнай формай найму былі ахоплены 85 % ад агульнай колькасці работнікаў галіны. 38,6 % кантрактаў заключаліся на пяць гадоў, а на адзін год — 24,9 %. Больш як 96 % кантрактаў змяшчаюць дадатковыя аплаты за аховальны водпуск і больш як 98 % — павышэнне тарыфнай стаўкі (акладу). У Мінску ў 100 % заключаных з работнікамі кантрактаў уключаны абедзве гэтыя меры стымулявання працы.

Старшыня ЦК галіновага прафсаюза канстатаваў, што, нягледзячы на захады, якія прымаюцца для працаўладкавання вызваленых работнікаў (праз перападрыхтоўку кадраў, памяншэнне нагрузкі, за кошт арганізацыйна-выхаваўчых гадзін і іншых), за тры апошнія гады па скарачэнні штатаў быў звольнены 1241 работнік, у тым ліку 494 педагогічныя работнікі. На 1 студзеня 2019 года ў Цэнтрах занятасці насельніцтва знаходзяцца на ўліку як беспрацоўныя 578 былых работнікаў устаноў адукацыі, з іх 328 педагогаў.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129

сообщает, что 29 марта 2019 г. в 11.00 в конференц-зале акционерного общества по адресу: 220123, г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 состоится годовое очередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

- Отчет генерального директора Общества.
- О рассмотрении Заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии деятельности Общества за 2018 год.
- Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение изменений в Устав Общества. Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 13 марта 2019 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 в рабочие дни с 22 марта 2019 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, удостоверение акционера – паспорт и доверенность.

Сведения по телефонам: 334-93-19, 334-33-83.

УНП 100364117

Могилевский филиал**РУП «Институт недвижимости и оценки»**

сообщает о проведении 17.04.2019 аукциона по продаже здания гаражей

Лот № 1: капитальное строение с инв. 700/С-50552 – гаражи АТЦ ТСП, назначение – здание специализированного транспорта, пл. – 153,6 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым номером 74010000001006407 (площадь 221,7270 га, право постоянного пользования) по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 45. Асфальтобетонное покрытие возле гаража (площадь 182 кв. м), инв № 1000054300. Участок трубопровода ОБ от АБК ПСВ-3 на гаражи, инв. № 3010079800. Отдельный земельный участок будет выделен после продажи. Начальная цена продажи: 72 280,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 7 228,00 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 17 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 16.04.2019 до 15.00, в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская обл., г. Могилев-35, тел. 8-0222-499-047**Организатор аукциона:** Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ВИС банка BPSBY2X

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона в размере 3 % от конечной цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56

**Могилевский филиал****РУП «Институт недвижимости и оценки»**

сообщает о проведении 23.04.2019 открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98153 – склад открытого хранения, площадь 825,0 кв. м, назначение – сооружение специализированного склада, хранилищ, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 74010000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-75336-гараж, площадь – 857,2 кв. м, назначение – здание специализированного автомобильного транспорта, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 74010000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-49086 – механическая мастерская, площадь – 343,5 кв. м, назначение – здание неуставленного назначения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 74010000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98156 – асфальтное покрытие, площадь – 4063,0 кв. м, назначение – сооружение неуставленного назначения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 74010000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98155 – ограждение №2, площадь – 293,0 кв. м, назначение – сооружение неуставленного назначения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 74010000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98155 – ограждение №3, площадь – 332,0 кв. м, назначение – сооружение неуставленного назначения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 74010000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилевспецавтоматика». Изолированное помещение с инвентарным номером 700/Д-93615 – административное помещение, площадь 311,0 кв. м, назначение – административное помещение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 74010000001005840 по адресу: Могилевская область, г. Могилев, ул. Ровчакова, 10.

Сведения о земельных участках: земельный участок с кадастровым номером 74010000001006407: право постоянного пользования, площадь 0,8059 га. Земельный участок с кадастровым номером 74010000001005840: площадь 0,1027, право аренды (доля в праве: 63/200).

Начальная цена продажи: 433 728,00 белорусских рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 43 372,80 бел. руб.

Аукцион состоится 23 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок и внесение задатка: по 22.04.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ВИС банка BPSBY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, ул. Буденного, 11

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.:

+375222 72-41-14, +37529 624-26-25, сайт ino.by